



## Яўген СКІБСКІ

### Насце Кудасавай

...але аднойчы выходзіць на бераг язь  
з срэбнай усмешкай  
і кажа табе  
«вітаю!»

**Н. Кудасав**

Бывае з кожным: каторую ноч не спіш...  
Хто свае крыўды раскладвае на палічках,  
а хто, адзіноце бяссоннем  
сплаціўшы чыніш,  
язёў касякі бясконца можа падлічваць.

Куды ж ад смутку —  
у дарогу, на мора, у бор?  
Ці ў збожжа схавалца,  
вырыўшы там укрыцце?  
А мо да ракі, дзе хатку будзе бабёр,  
і прасядзець там усе свае колькі жыццяў?

З такімі думкамі цяжка зусім улётку.  
Ды й лета так сабе:  
вятры, дажджы, навальніцы...

Мо з гэтай бяды  
і прынесла сюды паэтку,  
каб рухам бясконцым  
сцюдзёнай вады натхніцца?

Ды неўзабаве нешта  
вобземлю бразь!  
З віроў, прахалод  
і плыняў рыбіна дома  
на бераг скокыў надта ж вялікі язь —  
таксама паэт,  
як потым стала вядома.

Усмешка — срэбная, вочы —  
два вугалькі,  
як кіне позірк —  
быццам з нябёсаў знічка.  
А вы адчулі, што адбываецца ля ракі  
двух галасоў таемная пераклічка?

Глядзіць на паэтку,  
з усмешкай яе вітае  
язь, быццам будзе міжвідавы  
стасункі.

Куды завядзе ён,  
нібыта лесвіца завітая,  
лёс наш, здольны на здрады  
і падарункі?

А язь да паэткі імкнуўся і так і сляк.  
Яна ж прымервала ў думках —  
наколькі доўгі,  
справа ў тым, што паэтка —  
яшчэ і рыбак,  
ды язь гэта было, на жаль, невядома.

Яму бы плаваць,  
занятак гэты прыдатны  
для язя болей,  
чым аб паэтках зямных трызненне...  
...Пад плаўніком ля сэрца  
потым знайшлі нататнік  
з нізкаю вершаў  
пра мімалётнасць імгнення.